

Запрашаем наведать

6 лютага 2021 г.

Дзень школы

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказы
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Школа будучыні"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Новік Т.А.
Мультурок "Школьны двор"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Кніга А.У.
Гадзіна зносін "Школа-наш другі дом"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Новік Т.А.
Лыжны крос/Спартыўныя спаборніцтвы па піянерболу	11.45 - 12.30	Стадыён/Спартыўная зала	Новік Т.А.
5 - 8 класы			
Мультурок "Школьны двор"	9.00 - 9.45	Кабінет №12	Кніга А.У.
Лыжны крос/Спартыўныя спаборніцтвы па валеяболу	9.55 - 10.40	Стадыён/Спартыўная зала	Новік Т.А.
Конкурс сачыненняў "Якой будзе наша школа праз 50 гадоў"	10.50 - 11.35	Кабінет №15	Кніга А.У.
Адкрыты мікрафон "Мы разам робім нашу школу лепшай"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Кніга А.У.
Раённы этап інтэлектуальна-забаўляльнай гульні ГА "БРТА" "Піянерскі квіз"	10.00 - 12.30	Кабінет №11	Фядотава А.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Конкурс сачыненняў "Якой будзе наша школа праз 50 гадоў"	10.50 - 11.35	Кабінет №15	Кніга А.У.
Адкрыты мікрафон "Мы разам робім нашу школу лепшай"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Кніга А.У.
Арганізацыя сустрэчы выпускнікоў /экскурсія па школе/	15.00 - 19.00	Кабінеты школы	Фядотава А.А.